

## ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Віцебская абласная бібліятэка запрашае прыняць удзел у **II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Віцебскі край»**, прысвечанай 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона Собаля.

### Арганізатары канферэнцыі:

Дзяржаўная ўстанова «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна»

Установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», кафедра гісторыі Беларусі

Установа культуры «Віцебскі абласны краязнаўчы музей»

**Час правядзення:** 24 лістапада 2016 года

**Месца правядзення:** ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» (г. Віцебск, вул. Леніна, д. 8а)

### Праблемнае поле канферэнцыі:

- Жыццё і дзейнасць Спірыдона Собаля.
- Гісторыя кнігі. Кніжныя помнікі.
- Гісторыя краязнаўства.
- Этнаграфія і фальклор.
- Крыніцы па гісторыі Падзвіння.
- Праблемы архівазнаўства і археаграфіі.
- Праблема падрыхтоўкі і выдання краязнаўчай літаратуры.
- Гісторыя і культура Падзвіння (ад старажытнасці да сучаснасці)
- Бібліятэчна-бібліяграфічнае краязнаўства.
- Музейнае краязнаўства.
- Царкоўнае краязнаўства.
- Экскурсійная справа і краязнаўства.
- Краязнаўства ў вучэбна-выхаваўчым працэсе.

**Мовы канферэнцыі:** беларуская, руская, украінская, польская

### Умовы ўдзелу:

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна не пазней за 15 кастрычніка 2016 года накіраваць на электронны адрас аргкамітэта [vlib@vlib.by](mailto:vlib@vlib.by) заяўку з указаннем наступных звестак:

- прозвішча, імя, імя па бацьку;
- вучоная ступень, званне;
- месца работы, пасада;
- паштовы адрас (службовы і дамашні);
- тэлефон з указаннем кода горада;
- e-mail;
- тэма даклада;
- форма ўдзелу (вочная ці завочная);
- патрэба ў зборніку матэрыялаў канферэнцыі (колькасць экзэмпляраў для набыцця)

Плануецца выданне зборніка. **Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для апублікавання.** Жадаючыя набыць друкаваны варыянт зборніка павінны паведаміць пра гэта ў рэгістрацыйнай заяўцы. Электронны варыянт распаўсюджваецца бясплатна.

**Паграбаванні да афармлення дакладаў:**

1. прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнаасцю) аўтара /суаўтара, горад, краіна, назва даклада.
2. Аб'ём даклада з ілюстрацыямі і дадаткамі – не больш за 6 старонак фармата А4, Times New Roman, 13 кегль, палутарны міжрадкавы інтэрвал, тып файла – doc ці rtf (Microsoft Word). Палі – 25 мм з усіх бакоў. Абзацны водступ – 1,25 см.
3. Спіс выкарыстаных крыніц афармляецца пасля асноўнага тэксту ў алфавітным парадку.

**Паграбаванні да электронных прэзентацый:**

- Тып файла – ppt Microsoft Power Point

Тэксты дакладаў неабходна прыслаць у электронным варыянце ў рэдактары MS Word 97-2003 да **15 кастрычніка 2016 года** на адрас [vlib@vlib.by](mailto:vlib@vlib.by).

**Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне** – за кошт камандзіруючых арганізацый.

**Каардынатары:**

**Рагачова Ларыса Іванаўна,**

загадчык аддзела краязнаўчай літаратуры і бібліяграфіі Віцебскай абласной бібліятэкі імя У.І. Леніна

МТС: **375 33 305 10 15**

тэлефон: (+375 212) 37 30 45,

e-mail: [vlib@vlib.by](mailto:vlib@vlib.by)

**Дулаў Анатоць Мікалаевіч,**

загадчык кафедры гісторыі Беларусі ВДУ імя П.М. Машэрава

Velcom: **375 29 668 58 07**

e-mail: [kryn2013@yandex.ru](mailto:kryn2013@yandex.ru)

**Шышанаў Валерый Аляксеевіч,**

намеснік дырэктара па навуковай работе Віцебскага абласнога краязнаўчага музея

МТС: **375 29 595 06 33**

Тэлефон: (+375 212) 36 03 03

e-mail: [valshish2010@mail.ru](mailto:valshish2010@mail.ru)